

# ПРЫГАРШЧЫ ЗАЛАЦІНАК У ЛЕКСІЧНЫЯ КАРАЛІ БРЭСТЧЫНЫ

## ПРА СЛОУНІК ВАЛЯНЦІНЫ КАСЦЮЧЫК

Паспяховая праца айчынных лінгвістай над “Дыялекталагічным атласам беларускай мовы” (1963) пасля Вялікай Айчыннай вайны істотна актывізавала дыялекталагічныя даследаванні на Беларусі. Паралельна з гэтай знакавай лінгвагеаграфічнай працай манаграфічна вывучаліся асобныя беларускія гаворкі і абараняліся першыя пасля доўгага перапынку кандыдацкія дысертаты (М. Бірыла, І. Гайдукевіч, С. Грыгор’еў, І. Зянко, Я. Рамановіч, Т. Сцяшковіч, Д. Целянцюк, Ф. Янкоўскі, Б. Яфімаў і інш.). Важнае значэнне мела выданне акадэмічных “Руска-беларускага слоўніка” (1953) і “Беларуска-рускага слоўніка” (1962), што акрэслілі асноўны лексічны фонд і, такім чынам, устанавілі лексічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Гэта істотна палегчыла для ўкладальнікаў адбор лексікі і фарміраванне рэестра дыялектных слоўнікаў. У Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР дыялектолагамі была распрацавана доўгатэрміновая праграма лексікаграфічнай працы ў Беларусі [2]. Выйшлі з друку першыя дыялектныя слоўнікі Ф. Янкоўскага, Г. Юрчанскі, П. Сцяцко і інш. Усё разам узятае стымулявала развіццё лексікалагічнай даследаванняў і адраджэнне лексікаграфічнай працы беларускіх дыялектолагаў.

Да нядаўняга часу адной з найменш даследаваных выступілі лексічная сістэма заходнепалескіх гаворак, нягледзячы на некаторыя публікацыі ў калектыўных дыялекталагічных зборніках [5], а пазней і нават невялікае па аб’ёме выданне [3], якія ахоплівалі толькі нязначную частку лексічнага багацця гэтага ўнікальнага рэгіёна Беларусі. Але апошнім часам пачалі з’яўляцца працы, прысвечаныя не толькі апісанню лексічнага складу невялічкіх рэгіёнаў Брэстчыны [4], але і маўленню жыхароў асобнай вёскі [7] або нават пэўнай сацыяльнай групы насельніцтва [8]. Далучаюцца да гэтай справы і некаторыя замежныя навукоўцы [1]. І вось нядаўна – чарговая прыемная навіна: выйшаў з друку невялічкі па аб’ёме слоўнік гаворкі жыхароў в. Заазёрная Маларыцкага раёна дацэнта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітета імя А. С. Пушкіна Валянціны Касцючык [6], з якім, на нашу думку, варта пазнаёміцца шырокаму колу вучоных, настаўнікаў, студэнтаў і аматараў роднай мовы.

Нягледзячы на невялікія памеры (71 с.) і зусім нязначны наклад (40 экз.), праца несумненна вартая нашай увагі і бяспрэчна заслугоўвае публічнай падтрымкі ў друку. Адразу заўажым, што першая праца аўтара па дыялектнай лексікаграфіі можа быць добрым прыкладам кваліфіканага выкарыстання асноўных тэарэтычных прынцыпаў пры ўкладанні лексікаграфічных прац.

Структура працы – традыцыйная для сучаснай беларускай дыялектнай лексікаграфіі: “Прадмова”, “Лексічны слоўнік” і “Фразеалагічны слоўнік”. У змесце прадмовы вылучаюцца трывчасткі, якія выразна падкрэсліваюць высокі чавукова-прафесійны ўзровень аўтара: сцілае асабрутаванне ролі і месца дыялектнай мовы ў жыцці народа і ў лінгвістычных даследаваннях са спасылкай на працы В. фон Гумбальта, кароткая гісторыя роднай вёскі і спіс прынятых скарачэнняў. Спіс скарачэнняў адносна невялікі, але, на наш погляд, амаль вычарпальны для выданняў такога кшталту, хіба толькі можна было б дадаць памету “эмацыйна-экспрэсіўнае” або проста “экспрэсіўнае”, паколькі часам яна сама сабой напрошваецца. Неабходна заўажыць, што гісторыя вёскі напісана выдатным філалагічным стылем без збытоўкай інфармацыі, якую пры жаданні можна здабыць у спецыяльных энцыклапедычных выданнях.

Асноўная лексічна частка выдання змяшчае 1142 слоўнікавыя артыкулы, размешчаныя строга ў алфавітным парадку, які толькі аднойчы выпадкова парушаны (слова *нав'язацца* павінна стаяць пасля *навыртатыся*), відавочна, пры папаўненні рэестра непасрэдна перед выданнем працы.

Будова слоўнікавага артыкула класічная і ўключае рээстравае слова (вакабулу), граматычны і стылістычныя характеристыкі, дэфиніцыю і ілюстрацыі матэрыял. Паколькі праца прысвечана гаворцы адной вёскі, то, зразумела, пашпартызацыя матэрыялу тут не патрэбная, і таму яна адсутнічае. Усе загалоўчныя слова падаюцца ў пачатковай форме, што, дарэчы, для гэтых гаворак не заўсёды проста зрабіць, прымаючы пад увагу іх фанетычна-граматычную сістэму. Тым не менш Валянціна Касцючык паспяхова справілася з гэтай задачай. Часам у якасці вакабулы падаюцца два

(у адным выпадку тры – с. 24) аднакаранёвыя слова – слова ў тваральныя, зредку граматычныя, фанетычныя і акцэнталагічныя, варыянты або дэмінутыўныя формы да асноўнай назывы: *выйцых, выцвыхтус* (с. 12), *гныль, гнылечэ* (с. 13), *допіро, допірыйко* (с. 15), *ныдохідны, ныдоходны* (с. 30), *плыскур, плыскурк* (с. 35), *рознігрыты, розніхрыты* (с. 45) і інш. Амаль усе гэтыя варыянтныя адзінкі згодна з алфавітам павінны размяшчацца непасрэдна за першым, загаловачным словам, таму, відаць, аўтар не падае іх асобнымі артыкуламі з адсылкай да асноўнай формы (што ў канкрэтным выпадку, на наш погляд, цалкам дапушчальна, бо не стварае карыстальніку нязручнасцей пры адшуканні патрэбнай дыялектнай формы), хоць гэта і парушае агульнапрынятую правілы лексікаграфіі.

Рэестравыя слова называюць розныя бакі чалавечай дзейнасці. Найбольш шырока прадстаўлена лексіка, што характарызуе чалавека: *брэком* ‘тоўсты, дужы мужчына’, *выйцых, выцвыхтус* ‘жавы, надзвычай рухавы чалавек’, *вырэмко, муръло* ‘тоўсты чалавек’, *вылупок* ‘чалавек з вялікім, выпуклымі вачымі’, *гáловэнь* ‘непаседа, няўрымскік’, *дбаёха* ‘дбайная руплівая гаспадыня’, *задэртонбый* ‘ганарысты, фанабэрысты’, *кацыбій* ‘чалавек з доўгімі ногамі’ *кубала* ‘марудлівы чалавек’, *мозолá* ‘надлуклівы чалавек’, *надымач, надымар* ‘капрызчыў’, *надзьмуты чалавек*, *пэца* ‘распешчаны чалавек’, *рágнява* ‘крыклівы чалавек’ і інш. Шмат у слоўніку экспрэсіўнай лексікі (найперш дзеясловіаў), якая характарызуе роснікі бакі жыцця і дзейнасці мясцовых жыхароў: *вялянцáты* ‘хадзіць без справы’, *заципчн* і *а* ‘абраць апетыт’, *натрутыты* ‘прагнáць к “то-н”, прычмілённый ‘затлумлены’, *тыргáшты* ‘есці з вялікім апетытам’ і г. д. Слóўк змяшчае шэраг іншых цікавых дыялекцных найменніяў: *вýтлына* ‘адкрытае для ветру месца’, *гучычырэвина* ‘густое, непраходнае месца’, *зачупіканы* ‘замучаны, недагледжаны, худы’, *кобáня* ‘сажалка’, *крутаўына* ‘завіруха, ветранае надвор’е’, *лупéка* ‘лупіна’, *лызэри* ‘роў’, *натомысьц* ‘узамен’, *окорёнкы* ‘дзяркач’, *скúлно* ‘моцна’, *сусматыка* ‘вялікае і тоўстае палена’, *тырпугá* ‘мянташка’ і інш. Гэты пералік можна доўжыць ледзь не ў аб’ёме самога слоўніка. Разам з тым як важную станоўчу адметнасць працы варта адзначыць, што Валянціна Касцючык уключыла ў слоўнік не толькі строга дыялектную лексіку, але і літаратурныя, нарматыўныя слова (зразумела, з захаваннем рэгулярных фанетычных асаблівасцей сваёй заходнепалескай гаворкі), напрыклад: *навідатыся, надукучéты*,

*назапáсыты, намагáтыся, нарóком, одóлыты, оконбíца, очунáты, повынён, подсылкуватыся, потішнýй, потыхáты, прояснáтыся, садовына, свытáты, снідаты, сутыкáтыся, таксамэ і іншыя*, чаго не было зроблена, на жаль, у “Дыялектным слоўніку Брэстчыны” [3], адкуль пры падрыхтоўцы да друку нарматыўная лексіка беларускай мовы была знятая. Але ж наяўнасць такіх слоў менавіта ў палескіх слоўніках паказвае на генетычную сувязь лексічнай сістэмы заходнепалескіх гаворак са слоўным запасам асноўнага масіву гаворак беларускай мовы. Факты такай сувязі, як вядома, прысутнічаюць і на іншых узроўнях моўнай сістэмы. Таму, на нашу думку, для лексікаграфічных прац па палескім рэгіёне, а таксама іншых, што мяжуюць з суседнімі мовамі, важна ўключаць у рэестр дыялектных слоўнікаў і літаратурныя формы з ліку традыцыйнага пласта дыялектнай лексікі. Гэта неабходна для лексікалагічных і этымалагічных даследаванняў, для аргументавання на матыўнага статусу пэўнага слова і інш. Дарэчы, матэрыялы слоўніка сведчаць пра нязначны ўплыў суседнай польскай мовы на мову не мясцовых жыхароў. Намі зауважана ня шмат такіх фактав, як, напрыклад: *валізка, зе зéнтлывый, купованый, старыёнцый* і, магчыма, яшчэ некалькі лексічных адзінак.

Слоўнік вылучаецца кваліфікованай семантычнай характарыстыкай загаловачнага слова, дзе пераважаюць сінонімы з літаратурнай мовы адпаведнага лексічна-граматычнага класа або пры іх адсутнасці лаканічная, але ўсебаковая і поўная характарыстыка значэння слова: *кусый* ‘кароткі’, *прыпанáсытыся* ‘захацецца’, *прыпарáтыся* ‘спыніцца’, *прырóдны* ‘карэнны’, *пырыбéньюдоваты* ‘быць пераборлівым’, *гнывлывый* ‘які гневаецца, затывае крыўду’, *росийндаты* ‘неразумна патраціць (пра грошы)’ і інш. Пры гэтым аўтар не падае адсылак замест дэфініцый, калі тлумачыцца сінанімічнае іншаму дыялектнае слова, якое ўжо было апісаны ў працы, што вельмі зручна для карыстальніка. Так, дарэчы, было зроблена ў пяцітомным “Тураўскім слоўніку”, станоўча прынятым навуковой грамадскасцю.

Ілюстрацыйны матэрыял у артыкулах – змястотуўны і негрувасткі выразы вуснага мясцовага маўлення, якія даюць дастаткова поўнае ўяўленне пра асаблівасці ўжывання і адметнасці семантыкі дыялектнага слова. Як правіла, гэта адзін сказ, зредку – два.

Добрае веданне мясцовага маўлення, кваліфікованыя дакладныя запісы лексікі і ілюстрацыйнага матэрыялу да яе ўяўляюць несумненнную цікавасць для спецыялістаў розных

лінгвістичных кірункаў. Прывядзем для пацвярджэння адзін прыклад. Мы зварнулі ўвагу на такую характэрную акцэнталагічную асаблівасць мясцовай гаворкі, як перамяшчэнне націску ў некаторых прыметніках да канца слова, уласцівую найперш гаворкам на беларуска-балтыйскім паграніччы: *важны́й, жаркы́й, ладны́й, мірны́й, нывартны́й, ныдоходны́й* і нават у асобных дзеясловах: *лузаты, музолыты, тыснуты, прыслоўях: навылёт, ныкуды і назоўніку подсвына́к*, што ілюструюць закон П. Фартуната – Ф. дэ Сасюра.

Гэтак жа прывабна выглядае і кваліфікавана аформлены фразеалагічны раздзел працы, што не здзівіць ніводнага дасведчанага чытача: аўтар слоўніка – спецыяліст у галіне беларускай фразеалогіі, аўтар манаграфічнага даследавання “Сінанімія і варыянтнасць у дыялектнай фразеалогіі: на матэрыйле гаворак Брэстчыны” (2000). Тут раслумачана 267 фразеалагічных адзінак, занатаваных у гаворцы жыхароў адной (!) вёскі. Пры гэтым да кожнага фразеалагізма пададзены змястоўны ілюстрацыйны матэрыял.

У любой працы, а тым больш лексікаграфічнай, амаль немагчыма пазбегнуць хоць якіх-небудзь дробных недаглядаў, прычым знаходзіць іх у чужым творы заўсёды лягчэй, чым у дапусціць ва ўласным. Ёсьць некалькі такіх неістотных хібаў і ў кнізе В. Касцючык, што нікім чынам не змяншае высокі навукова-метадычны ўзровень аналізаванай працы. Не варта было, на нашу думку, змяшчаць у слоўніку некалькі сучасных жарганізмаў, што, безумоўна, трапляюць у дыялектнае маўленне толькі там замацоўваюцца, асабліва ў асяроддзі моладзі, але не адносяцца да традыцыйнай мясцовай лексікі. Гэта такія слова, як *азофыты, вірасты (ділá), драпануты, жмуг яр.т., макінтош, мразь*. Можна таксама пратаваць унесці карэктывы ў асобныя дэфініцыі. Напрыклад: *вішимаглëваты* ‘вычысціць што-н.’ (с. 12), дакладней, відаць, было б ‘прапалоць’; *доганёты*<sup>2</sup> ‘шукаць чаго-н.’ (с. 15) – ‘даганяць’; злог ‘зямля, якая не апрацоўваецца’ (с. 21) – ‘папар’; *окорэнкы* ‘змененія венік-дзярка’ (с. 33) – ‘дзярка’. Пры лексікаграфаванні слоў з пераносным значэннем, на наш погляд, варта абавязкова падаваць і прамое значэнне слова, калі яно нават і поўнасцю супадае з літаратурнай формай, як гэта, напрыклад, аформлена ў артыкуле *чурбáк, м.* 1. Кавалак гнілога дрэва (бярозы, вольхі); 2. *перан*. Слабы ці хворы чалавек (с. 55). На жаль, у некаторых іншых выпадках апісваецца толькі пераноснае значэнне слова, напрыклад, *быты* (с. 8), *гострый* (с. 13), *купыця* (с. 24), *пустый* (с. 43) і інш.

Варта было б уключыць у рэестр асобныя артыкуламі некаторыя дыялектныя слова, засведчаныя, на жаль, толькі ў ілюстрацыях, напрыклад: *мусытка* (арт. *беллё*), *збороты* (арт. *бурбылок*), *стыртáшты* (арт. *бúцка*), *вгнýрытыся* (арт. *в.*), *харасцьвá* (арт. *гайнó*), *нывартны* (арт. *заглénуты*), *бабéра* (арт. *купыця*), *дывытыся* (арт. *люстра*), *втыхнуты* (арт. *мозолá*), *прыв'яз, пытэль, спрабобок, стáровык* (арт. *на*), *очырнуты* (арт. *пырыборишчыты*), *калытка* (арт. *роскуплéты*), *голósны* (арт. *рэнэтó*), *выклíпасы* (арт. *стрáпаты*) і некаторыя іншыя.

Такім чынам, гэта ўжо чацвёрты рэгіянальны слоўнік гаворкі жыхароў адной вёскі на Брэстчыне, што дае падставы гаварыць пра фарміраванне ў беларускай дыялектнай лексікаграфіі асобнага віду лексікаграфічных прац – слоўнік у адной гаворкі. У заключэнні толькі застаецца шыра парадавацца за аўтара і павіншаваць з добрым лексікаграфічным дэбютам на дыялекталагічнай ніве. А мы ўсе з нецярпением будзем чакаць ад Валянціны Касцючык працягу гэтай карыснай, складанай і вельмі сложнай ўдзячнай працы – новага, больш сёмага слоўніка роднай гаворкі, бо заходнегалескі рэгіён, дзякую Богу, пакуль што багаты на лексічныя залацінкі!

### Спіс літаратуры

1. Аркушин, Г. Л. Словник західнополіскіх говірок : у 2 т. / Г. Л. Аркушин. – Луцк : Волинський ун-т, 2000. – Т. 1. – 354 с.; Т. 2. – 458 с.
2. Бірыла, М. В. Да пытання аб тыпе і прынцыпах укладання беларускіх абласных слоўнікаў / М. В. Бірыла // Працы Інстытута моваznайства АН БССР. – Вып. V. – Мінск : Выд-ва АН БССР, 1958. – С. 116 – 144.
3. Дыялектны слоўнік Брэстчыны / Г. М. Малажай, Ф. Д. Клімчук. – Мінск : Навука і тэхніка, 1989.
4. Зайка, А. Ф. Дыялектны слоўнік Косаўшчыны / А. Ф. Зайка. – Слонім : Слонімская друкарня, 2011.
5. З народнага слоўніка / рэд. А. А. Крывіцкі, Ю. Ф. Мацкевіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1975; *Народнае слова* / рэд. А. Я. Баханькоў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1976; *Народная лексіка* / рэд. А. А. Крывіцкі, Ю. Ф. Мацкевіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1977 і інш.
6. Касцючык, В. М. Сказана – звязана : Матэрыйлы да рэгіянальнага слоўніка Брэстчыны / В. М. Касцючык. – Брэст : БрДУ, 2013.
7. Клундук, С. С. Слова да слова – будзе мова : дыялектны слоўнік В. Фядоры / С. С. Клундук. – Брэст : БрДУ, 2010; *Ляшкевіч, І. У. Альпенскі дыялектны слоўнік* / І. У. Ляшкевіч. – Альпень – Берасцце, 2004; *Пашкевіч, М. І. Рубельскі лексіка-фразеалагічны слоўнік* / М. І. Пашкевіч. – Брэст : БрДУ, 2008. – 66 с.
8. Шэмэт, Я. В. Мова прадзедаў, мова дзядоў : Дыялектны слоўнік лабарскай гаворкі / Я. В. Шэмэт, Г. П. Валаевіч. – Іванава, 2006.

Павел МІХАЙЛАЎ,  
кандыдат філагічных навук.